

Пра разбітае каханне, неграмамнасць і іншае

Ад рэдакцыі:

Змяшчаючы фельетон Чыкуна «Звязда» лічыць, што па многіх сельска-гаспадарчых в.н.у і тэхнікумах станаўляюць з пільнаю зацікаўленасцю студэнты заставіцца яна не здалаўнаючым органам і не ўзнаўнаючым саюзам дзеяч. На кіруючы работай сельска-гаспадарчых навучальных устаноў гэты тым больш пільна зацікаўлена, што па гэтым пытанню не КП(б) Беларусі ўказваў гэтым арганізацыям на неабходнасць умацавання кіравання навучальнымі ўстановамі.

«Звязда» жакае ад наркомсаўскага і барысаўскага райкома КП(б) Беларусі па сутнасці пытанню, закрываючы ў фельетон тав. Чыкуна.

«СМОТРИ В КОРЕНЬ» КУЗЬМА ПРУТКОУ.

Студэнт III курса Барысаўскага зоааграрнага пакаау Маруся за не прыгожыя вочы і не мейшы прыгожы галасок. Справа звычайная і, да рэчы, шырока распаўсюджаная ў нашым эпоху.

Маруся даўжа жыла ад студэнта і ён раптам расказаў ёй аб сваім пачынаючым праявіліся пісьмо. Аўтаматычна напісалі першыя словы «Добры дзень, Маруся». Так-жа лёгка выстройваліся шараўкі і паступныя словы каханні:

«В ОДНО СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СІДЗЯ В РУКАХ З ПЕРОМ ЗА СТОЛОМ МІНЕ В ОДНО МІГНОВЕНІЕ ВДАРЫЛА ДУМКА А ВЕСКІ ДЗЕШТАХ І ДЗЕШТАХ СКАЖАЮТ КТОРЫЯ ТАК ВЕСЕЛО ПРОВОДЯТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ І ЯКІМ ГОЛОСОМ ВКОЛЫХВАЕЦЦА АКАЛЯЮЧЫ ВОЗДУХ».

3-лад пара памі і пачылі словы ад каханнага свора...

«Я ЗНАЮ МАРУСЬКА, ШТО МЫ НИКОГДА НЕ ОЖЫДАЛА АД МІНЕ ПІСЬМА, НО НАКОНЕЦ ПАВЕРЫЛА, ШТО ЕСТЬ НА СВЕЦЕ БЛІСКІ ДРУГ ВА СІЛЬ ВАСІЛІЧ ТУМАС».

І так жан студэнт «самаразбачыўся». Асёл мь ведаем яго прывітача і ініцыялы ў расшыфраваным выглядзе. Выбар Васіля Васіліча аказаўся пачудным. Маруся не прыняла яго каханні, ды іначэ нарабіла яму вямала клопатаў.

Маруся гэта аказалася добра граматнай. Прачытаўшы пісьмо, яна ўвобразіла чыроўны адоўгам і ўзялася выпраўляць памылкі ў пісьме. Увесі аркуш паперы пачыла выпраўляць стаў чыроўны, нібы на яго вылілі паштучы чыроўнага гарліца. «Паштучы» пачыла і дзець не аслучылася ад аслучасці ў 236-ці словах пісьма аказалася... 240 граматных і стылістычных памылак.

Маруся параіла Васілю Васілічу паісці па дзікушці і да яе не чапляцца. А пісьмо адаслала ў тэхнікум, як дакумент аб прымагнасці яго студэнтаў.

Так разваўся не паспешы завязаўца раман студэнта трыдага курса Васіля Васіліча.

Каб не адна «запята», на гэтым можна было б застаць бромку.

Вядомы мудрац Кузьма Пруткоў багаразума раіў: «Смотри в корень». Парада, як пікалі, да рэчы. І сапраўды, дзе корань абсалютнай няграмамнасці студэнта Барысаўскага зоааграрнага Тумаса?

Просьба не падаваць Тумаса ў выдатнасці. У такім выпадку да «чызаных» даўлося б адпосці і студэнту трыдага курса Нікіценка, якая ў невядомай зьяве аб прыбавіць стынены ўмудрылася ўліцець 59 памылак. У гэты-ж разрад мабыць прышлося б запісаць іначэ не аднаго студэнта III курса.

На іначэ (а можа вянчаасе?) Тумас, Нікіценка і наоту студэнта III курса — добрасумешныя вучні. Яны добра засвоілі тое, што ім тэхнікум на працягу трох год падносіў.

Усе дысцыпліны ў тэхнікуме павінны выкладацца па беларускай мове, за выключэннем рускай мовы, уведзенай у праграму як прадмет выкладання. Але фактычна па беларускай мове выкладаецца толькі беларуская мова. Астатнія 6 выкладаюцца чытаюць свае лекцыі на мове, сатканай з перамяшчэння ўсіх існуючых моў. Адным словам, ні па беларуску, ні па руску, такім во «штэлем», яны напісана пісьмо Тумаса.

Да самага апошняга часу ў тэхнікуме не было выкладчыка беларускай мовы. Таму дырэктар тэхнікума Одога з рэацыю прыняў на пасяду настаўніка па беларускай мове былога наідома «знавага» акаляюча Саманіча. Гэты «былы чалавек» вядзе сваю дысцыпліну толькі за тое, што яму

П. Чыкун.

Днепра-Дзвінскае паракходства атрымала ад Наркамвуда СССР прэмію ў 20 тыс. рублёў. Прэмія была выдана за пераможнае плава пераважак ў навігацыю 1933 г. Кіраўніцтва Днепра-Дзвінскага паракходства навіна было ўлічваць палітычную сутнасць гэтага праміравання і разгарнуць вялікую масавую работу для мабілізацыі рабочых і служачых яго сістэмы на лепшае выкананне плава, за разгортванне сацыялістычнага спаборніцтва і ўдзярніцтва.

Але аб гэтым зусім забыла кіраўніцтва Днепра-Дзвінскага паракходства. Яно стала на шлях апазіцыі левіна ідэі спаборніцтва і ўдзярніцтва.

Асноўны прынцып, якога трымаюць пры разміраванні прэміі — не пакрыўдзіць свай.

Начальнік кіраўніцтва Днепра-Дзвінскага рачнага транспарта т. Пачобут расійскі праміраванне прэміі такім парадкам: ён загадаў набраваць ад начальніцтва рабаву кандыдату для праміравання згодна вылучаным для кожнага раёна сум.

Партыйная і прафесійная арганізацыя засталася ў баку гэтага важнейшага палітычнага мерапрыемства. Замест шырокага абавязання ў масах рабочых кандыдату ўдзярніцтва — а іх німада ў сістэме Днепра-Дзвінскага паракходства — механічна, па асабаму прынцыпу, быў залобны сібс людзей для праміравання.

У выніку такога палітоду праміравання ўсе начальнікі сентара кіраўніцтва Днепра-Дзвінскага паракходства, якія не заслаўваюць

знайшлі нейкі зусім непрахварававы ітэрнат у Нова-Беліцы. Гэта значыць, што курсантам прыдзецца хадзіць па заняткі 10 кіламетраў пешай і пасля гэтага іначэ 8 гадзін займацца. Для большасці курсантаў памятканы зусім німа. І зараз яны іначэ не ведаюць, дзе іх будуць размешчаць.

Загадам на Наркамсаветы прапанава гарана і Гомельскаму горае вету прадставіць пад ітэрнат школьныя памятканы, але горае вету катарыска адмовіўся прадставіць гэе-тобыць вядзе на

Гомель, 2. (Па телефону ад кар. «Звязда».)

Пры Гомельскім падістэтуе 1 ліпеня павінны былі пачаць работу курсы перапарытэчкі настаўнікаў хімікаў і біялагаў, разлічаныя на 350 чалавек. Але адміністрацыя інстытута (дырэктар тав. Сташэўскі, загадчык курсамі Ян прыстаў) забаві аб тым, што для прыдзяжэння курсантаў неабходна падрыхтаваць ітэрнат.

Прыехала ўжо больш 150 чалавек. Людзі ваялюцца па вуліцы, хака во іх камісанцы. Для іх

2 разы ў месяц выплочваюць зарплату.

Сампрэч не распрадаваў як і дзецьць новага права і і студэнт вельмі дрына ўзяючы палітычную сутнасць ачысты мовы ад наідомаўскага хламу.

Да апошняга часу бібліятэка тэхнікума была засмечана наідомаўскай літаратурай. Бібліятэкар, бн-жа парторг тэхнікума Палькоўскі, каб збыць з сваей галавы шпандую літаратуру — раздаў яе студэнтам у безаваротнае карыстанне.

Але іначэ і сёння па паліцах бібліятэкі німада наідомаўскай літаратуры. Тут і «Маладеч» з вершамі Дубоўкі, прыскілі контррэвалюцыянеру М. Гарэцкаму, і іпш.

Загое вйк не знойдзец у бібліятэцы сучаснай пралетарскай літаратуры. Не яма.

Пашкодамі «былыя людзі» і на самым адказным участку — у выкладанні грамадзнаўства.

Студэнт III курса Дораш пры здачы заліку па ланімаю зьяву, што Комінтэрн пачынаецца... з сельсавета, нотым іначэ «кружком».

Эноў трыо паглядзець «у корань»?

— Хто выкладаў грамадзнаўства?

— Бабенкоў.

Толькі зараз устаноўлена, што Бабенкоў — аферыст, паграбў партыйныя дакументы і спакойна калечыў студэнцыя гарамы.

І вось рэзултат. З 17 студэнтаў-выпускнікоў 7 правалілі ачыту залікаў па ланімаю.

Барысаўскі райком КП(б) і ў сваю бгынасць РКР-РСІ не раз аслодвалі тэхнікум і возны раз пісвалі шматобядаючыя вывады. Але, па жалэ, вывады засталіся каваканна перамы. Апрама змел дырэктару тэхнікума, нічога радзімальнага не зроблена.

Агуч і аселен Наркамсаўскага — непасрэтны гаспадар Барысаўскага зоааграрнага.

Перад новым навучальным годам варта па-сапраўдному падумець, як палашчыць работу тэхнікума. І не толькі падумець, а і зрабіць.

П. Чыкун.

ПРЭМІРАВАННЕ ПА АСОБАМУ ПРЫНЦЫПУ

Прэміраванне — пачальнік забеспячэння Швелеў, загадчык абсталявання Палей, які дрына прадуце, пачальнік плававай групы Савіцкава і іпш. А сапраўды ўдзярнік — рабочы, механік Мунан, Бараноўскі, Сафронаў, капітан паракоду Курцын, Ганчароў, якія сапраўды заслаўваюць праміраванні, не атрымалі прэміі.

Неправільна па загаду Пачобута быў прэміраван кварталніцтар тав. Шпак. Гэта па сутнасці з'яўляецца самапрэміраваннем. Шпак першы, за два тыдні да загада, узяў аванс у лік прэміі, што з'явілася прыладам для іпшых таварышоў, не забеспячыў неабходнага кіраўніцтва і кантролю за вылучэннем кандыдату на масах, не рэагаваў на грубыя скрываўленні і апазіцыю іпш сацыялістычнага ўдзярніцтва.

Таксама няправільна былі разміраваны сумы для праміравання. Толькі па праміраванне апарата Днепра-Дзвінскага кіраўніцтва (апрача рабавых апаратаў) выдзялялася 5,750 руб. што складала 29 проц. замест выдзяленых 10-15 проц.

Апазіцыю палітычнай сутнасці праміравання выявілася іначэ ў вылучанні мейрвых сродкаў для персанальных прамі рабочым удзярнікам. Апошні праміраваліся на 25 руб. Удзярнікі механікі на рабаву на 50-70 руб. Загое рабавы апарата атрымалі прэміі ад 300 да 600 руб.

Старшыня Райкамвуда тав. Власаў застаўся ў баку ад такога палітычнага мерапрыемства. Ён не зрабучоў, што праміраванне арганізацыі ў 20 тысяч руб. з'яўляецца

Заміраваць па асабаму прынцыпу праміравання пачальніку кіраўніцтва Днепра-Дзвінскага паракходства тав. Пачобуту вынесена вымова.

За самапрэміраванне, за нераваганне на факты грубага скажэння праміравання партарганізаатару тав. Шпаку вынесена суровае вымова. Адаказова Парткалегія Камісіі Партыйнага Кантроля па Беларусі наізнавала лічыць неправадзімым пакінуць тав. Шпак на рабаве ў якасці партарганізаатара басыяна.

Парткалегія камісіі партыйнага кантроля па Беларусі ўказала старшыні райкамвуда тав. Власаўу па факты спавення ў рэагаванні з яго боку на няправільнае праміраванне.

Ц. Б.

КУРСЫ НАСТАЎНІКАУ — ПАД ПАГРОЗАМ ЗРЫВУ

Знайдзі нейкі зусім непрахварававы ітэрнат у Нова-Беліцы. Гэта значыць, што курсантам прыдзецца хадзіць па заняткі 10 кіламетраў пешай і пасля гэтага іначэ 8 гадзін займацца. Для большасці курсантаў памятканы зусім німа. І зараз яны іначэ не ведаюць, дзе іх будуць размешчаць.

У ДЫПЛАМАТЫЧНЫМ МІРЫ



НОВЫ ПАУНА-МОЦНЫ ПРАД-СТАЎНІК СССР У ТУРЦЫЇ тав. Л. М. КАРАХАН.

ЗАГАТОВІЦЬ ТАРУ ДЛЯ ГАРОДНІЦЫ

Практыка мінулых год паказала, што адсутнасць тары з'яўляецца адным з істотных торазаў загатовак гародніны. З-за недахватку тары напсавалася нямада гурцоў, капусты і т. д.

У гэтым годзе энюў паўтараецца старая гісторыя. Кааператывныя арганізацыі па думаньні аб загатоўцы тары і акаляюча гэту работу да ўборні ўраджаю.

Белкаагародніна атрымала на рад на 20 тыс. ботах зьяву прамысловых ардеаў. Сістэма леса-драваапрацоўчай прамысловай кааперацыі выпрацавала за першае паўгоддзе да 150 тыс. ботах.

Больш поўная магчымасць загатоўкі патрэбную тару.

Адамак, ні адна кааператывная арганізацыя не з'яўляецца, каб загатоўчыць дагавары і атрымаць тару, не глядзячы на тое, што да перыяда зважэння і засолкі гародніны засталася трохі больш месца.

Барысаўскі рабінны саюз леса-драваапрацоўчай кааперацыі навадамак, што ні адзін з прымадаваных да яго рабавоў не заключае дагавароў, і ніякія меры не дапамагаюць. Гомельскі рабавоў прама-кааперацыі скажэнца, што, не глядзячы на паведамленні Чачерскаму, Барысаўскаму і Гомельскаму рабавоў аб атрыманні нарадаў па продаж ім ботах, ні адзін з рабавоў не прыходзіць заключыць дагавары. Тако-ж становіцца ў Оршы, Магілёве і іпшых гарадах.

Не адгучыўся да напамінанні прамкааперацыі і ЗРК Менска. Толькі прадастаўнік ЗРК заводу імя Малагава заікаваўся і прышоў да ведацца ў чым справа. Але і ён дагавора не заключыў.

Тахтыка ЗРК проста: «яны спакойна чакаюць убокі: «весь казі треба будзе, нам дадуць».

Сваю бяздзейнасць у выбарцы тары кааператывныя арганізацыі матывуюць адсутнасцю сродкаў:

- Німа чым плаціць.
- А далей ні будзе?
- Калі буда прыдзе, нам грошы дадуць.

Загатоўшчыні падагародніны працягваюць зланычым бестурботнасці і бяздзейнасці. Старае з'явіцца прыткае «пакуль гром не грае...» знайшла гарачых прыхільнікаў у загатоўчых арганізацыях.

Што-ж атрымліваецца? На складах промардеаў дажаць дзесяткі тысяч ботах. Арпелі прымушаны як мага хутчэй рэалізаваць іх, выводзіць нават за межы БССР — абм толькі вывазіць сродкі, застраўшы ў тары.

А што будзе праз месяц-два? Энюў загатоўшчыні будуць сядзець па разбітага варыта.

«Белкаагародніцтара» шавіна была атрымаць нарад на матывах для выбару скрываў па аблыкі. Толькі 20 чэрвеня прадастаўнік гэтай арганізацыі з'явіўся, каб атрымаць нарад. А да заключэння дагавароў з промардеаў іначэ не прыступілі.

Зланычым бестурботнасці і галавапачытася прамаў і Леса-слабобіт. Ён так разміраваў здуку класі для тары, што на III і IV кварталы прыпадае асноўная маса класі. А каму патрэбна яна ў канцы года, калі вагаючыя кампанія будзе скончана.

Выданыя нарады на класіку забеспечаны ваганамі толькі на 30 проц. Нарды вышываюцца без уліку палітасці класі і аспрамагасяч. І таму часта застаюцца не рэалізаванымі.

Загатоўшчыні гародніны павінны неадмадна ўзацца за вакужу тары. Іначэ план засолкі і квашэння гародніны будзе сарваць.

ПІСЬМЫ РАБОЧИХ КАЛГАСНИКАУ

Старшыні Стара-Дароўскага РКІ тав. АСТАШОНКУ.

КУЛАЧКА ПРАХОЦНАЯ ЗБІВАЕ КАЛГАСНЫХ ДЗЯЦЕЙ (ПІСЬМО КАЛГАСНІЦЫ)

У нашым калгасе «Большаві» (Крываасоўскі сельсавет, Стара-Дароўскага раёна) яма парадку. У дзятых аслях прапуче кулачка Прахоцкая Мар'я. Яна ўсімі мерамі стараецца падаваць работу асляў. Атрымлівае штодзённа мадае для дзятей Прахоцкага з ідае сама. Хлебам, што адлучаецца дзедам. Прахоцкая корміць сваіх свіней.

Мала гэтага. Прахоцкая сістэматычна збівае дзятей. У чэрвені яна збіла маё дзіце так, што яго ледзь адкачалі. Збіла таксама дзіце Сойні Зены і дзятей другіх калгаснікаў. Дзяті бяцца Прахоцкай і не хочуць астанада ў аслях.

Аб «рабаве» Прахоцкай у праўдены калгасе ведаюць, але ніякіх мер не прымаюць.

ГАННА МАРЫНОВІЧ.

НАЧАЛЬНИКУ БЕЛКАРАЎНІЦТВА СУВЯЗІ ТАВ. ВАЛОДЗЬКА.

ПРА РАБОТНИКАУ СУВЯЗІ НЕ КЛАПОЦЦА (ПІСЬМО СЛУЖАЧАГА)

Белкараўніцтва сувязі залунала рымтаваць для себе кадры. Выкідалі людзей, раслічалі вучубу. Пасля 5 месяцаў навучання нас выпусцілі ў якасці загадчыкаў рабінных аддзелаў сувязі.

Я — улада. У мяне двое малых дзятей. Муж мой — чыроўны партызан, забіты беларускамі. Брыгадзір калгаса «Шлях пакознікаў» (Івала-Агародніцкі сельсавет, Слуцкі раён) Куравіч выкінуў мяне з хаты, прымушчыць шаваць з дзіцем пад акрыўшым небам.

Частка курсантаў накіравана ў раёны, а некаторыя пакінута ў мяскай газетна-паштовай канторы. У лік апошніх пашаў і я.

Гэта зроблена за тое, што я выкрыла шпандуючы дзейнасць Куравіча па калгасных сходах.

КРЫСЬЦЯ Вольна.

ЗАГАТОВІЦЬ ТАРУ ДЛЯ ГАРОДНІЦЫ

ПРА РАБОТНИКАУ СУВЯЗІ НЕ КЛАПОЦЦА (ПІСЬМО СЛУЖАЧАГА)

Белкараўніцтва сувязі залунала рымтаваць для себе кадры. Выкідалі людзей, раслічалі вучубу. Пасля 5 месяцаў навучання нас выпусцілі ў якасці загадчыкаў рабінных аддзелаў сувязі.

У калгасе «Победа» (Пятроўцкі сельсавет, Смалявіцкага раёна) да гэтага часу не выдалі калгаснікам бульбы, якая прымада па прададні за IV квартал 1933 года.

Гэта дрына адбылася па асабаму прынцыпу дысцыпліны калгаснікаў. З 115 жанчын-калгасніц па работу выходзіць толькі 50 і тым не заўсёды. 6 гаспадарак перавалілі ў суосці калгас імя Максіма Горкага.

Калгаснікі выгнаныя за дапамогай у райземадзел, але нічога не дабіліся.

ВАУКАЛОУСКІ МІКОЛА.

САМАЧЫНСТВЫ У СОУГАСЕ «ЗАЛОГ ПЯЦГОДКІ» (ПІСЬМО РАБОЧИХ)

У соўгасе «Залог пяцігодкі», Пухавіцкага раёна, старшыня рабавоў прапуче а іначэ і растратчык Абрагімовіч А.

ПА СИГНАЛАХ «ЗВЯЗДЫ» «ЦАЦАЮЦА З РАСКРАДВАЛЬНІКАМІ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ УЛАСНОСЦІ»

Дарэчыскі РК КП(б) Беларусі ведае, што па пашу «Спадарожна» раскравальніцкай сацыялістычнай уласнасці («Звязда», № 189 ад 27 чэрвеня) райпракурорам вядома акаляюча.

У бібліятэцы дзі пачынае будзе разважана на біро РК і казіць будучы даслаць.

Самостар вярмаўскага РК КП(б) ДАМБРОЎСКІ.

НА ДРЫЧЫНСКАЙ ПОШЦЕ УСКРЫВАЮЦЬ ПІСЬМЫ (ПІСЬМО ЧЫРВОНААРМЕЙЦА)

І паслаў дадому пісьмо. Праз некалькі часу мне піша жонка, што пісьмо маё яна атрымала адкрытым.

«КАЛГАСАМ КІРУЕ КУЛАЧ»

Факты, засмечанасці калгаса імя Ляліна, прыведзены ў пісьме «Калгасам кіруе кулак» («Звязда» ад 22 чэрвеня), як паведама нам Чыроўскаскі райком КП(б) Беларусі пацвердзіліся.

Кулакі Немцаў П., Прускіх Трыфанаў выключаны з калгаса. Раа-кравальніцкай калгаснай масацыі Сіваной П. выключан з калгаса і аддан пад суд. Знят з работы загадчык МТФК Абрамаў Андрэй.

Старшыня калгаса Немцанка за зрыў падытоўкі да ўборачнай кампаніі анят з работы і аддан пад суд.

НЕАСЛАБНА ПРАДАЖАЦЬ БАРАЦЬБУ З ШАВІНІЗМАМ

З паставы бюро Гомельскага гаркома КП(б) ад 23 чэрвеня 1934 года

1. Бюро гаркома адзначае, што рад партыйных, саювецкіх, прафесійнальных, камсаювецкіх арганізацыяў, не глядзячы на неадразаваць указанні ГК КП(б) Беларусі ўвагу да правядзення ў мясці паставы снэжманскага пленума ЦК, не зрабілі належных палітычных вывадаў, аслабілі класавую пільнасць, у выніку чаго за апошні час буржуазна-нацыяналістычныя вліяння з'яўляюцца ў шавіністычныя элементы («Безулад», «Комінтэрн», «Пішчеларук», шпандозор і іпш.) пачалі актыўна зваць сваю разлапачую работу накіраваную на падрыў мерапрыемстваў партыі па сацыялістычнаму будаўніцтву.

«АБ ЗЛАНЧЫНСТВАХ ВЕДАЮЦЬ І МАУЧАЦЬ»

Каспоковічкі РК КП(б) і РКВ паведамылі, што для правяркі і прылічэння мор на фактах, указаных у пісьме «Аб вланычынствах ведаюць і маучаць», іначэ пашу «Звязда» ад 19 чэрвеня, выехал на месца брыгада РК, РКВ, райгасты і райва.

Аб выніках паведамлім дадзтва.

2. Прапанаваць усім парткіам і партаргам на працягу чэрвеня і ў першай палове ліпеня правесці масавую праверку выканання паставы снэжманскага пленума ЦК і ЦКК КП(б) Беларусі і істарычных рашэнняў XVII з'езда ВКП(б), зрабучы гэту праверку пачынам умяшчэння сістэматычнай штодзённай работы па інтэрнацыянальнаму выхаванню рабочых і калгаснікаў.

«АБ ЗЛАНЧЫНСТВАХ ВЕДАЮЦЬ І МАУЧАЦЬ»

Каспоковічкі РК КП(б) і РКВ паведамылі, што для правяркі і прылічэння мор на фактах, указаных у пісьме «Аб вланычынствах ведаюць і маучаць», іначэ пашу «Звязда» ад 19 чэрвеня, выехал на месца брыгада РК, РКВ, райгасты і райва.

Аб выніках паведамлім дадзтва.

3. Прапанаваць усім парткіам і партаргам на працягу чэрвеня і ў першай палове ліпеня правесці масавую праверку выканання паставы снэжманскага пленума ЦК і ЦКК КП(б) Беларусі і істарычных рашэнняў XVII з'езда ВКП(б), зрабучы гэту праверку пачынам умяшчэння сістэматычнай штодзённай работы па інтэрнацыянальнаму выхаванню рабочых і калгаснікаў.

«АБ ЗЛАНЧЫНСТВАХ ВЕДАЮЦЬ І МАУЧАЦЬ»

Каспоковічкі РК КП(б) і РКВ паведамылі, што для правяркі і прылічэння мор на фактах, указаных у пісьме «Аб вланычынствах ведаюць і маучаць», іначэ пашу «Звязда» ад 19 чэрвеня, выехал на месца брыгада РК, РКВ, райгасты і райва.

Аб выніках паведамлім дадзтва.

4. Прапанаваць усім парткіам і партаргам на працягу чэрвеня і ў першай палове ліпеня правесці масавую праверку выканання паставы снэжманскага пленума ЦК і ЦКК КП(б) Беларусі і істарычных рашэнняў XVII з'езда ВКП(б), зрабучы гэту праверку пачынам умяшчэння сістэматычнай штодзённай работы па інтэрнацыянальнаму выхаванню рабочых і калгаснікаў.

«АБ ЗЛАНЧЫНСТВАХ ВЕДАЮЦЬ І МАУЧАЦЬ»

Каспоковічкі РК КП(б) і РКВ паведамылі, што для правяркі і прылічэння мор на фактах, указаных у пісьме «Аб вланычынствах ведаюць і маучаць», іначэ пашу «Звязда

